

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 81 (6057) | 9 красавіка 1938 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНЫЯ СХОДЫ ПАЧАЛІСЯ

Гэтым дням пачаліся справаздачна-выбарныя сходы ў партыйных партійных арганізацыях Менска, Віцебска і іншых гарадоў і раёнаў. Сёння ў бліжэйшыя дні ўсё на ўсіх гарадах і раёнах рэспублікі — разгорнецца справаздачна-выбарная кампанія партаргану.

Партыйныя камітэты і партарганізацыі адчитваюцца перад сваімі партыйнымі арганізацыямі аб той рабоце, якая імі зроблена за год пасля апошніх выбараў партыйных органаў. Справаздача партаргана адгрывае выключную ролю і значэнне ў жыцці партыйнай арганізацыі. Справаздачна-выбарныя сходы — асноўны закон жыцця і прынцып работы нашай партыі. Прынцып дэмакратычнага пэтраляма, на аснове якога будзе наша партыя, азначае: выбарнасць партаргану знізу даверху, справаздачнасць партыйных органаў, строгае і чоткае выкананне партыйнымі арганізацыямі рашэнняў вышэйшых партаргану.

Кожны партыйны кіраўнік на справаздачна-выбарным сходзе абавязаны будзе адчитацца, як ён у сваёй практычнай рабоце змагаўся за ажыццяўленне ліній партыі, як ён арганізоўваў і мабілізаваў шырокія партыйныя і беспартыйныя масы на барацьбу за ажыццяўленне задач, пастаўленых партыяй, як ён вёў барацьбу з ворагамі нашай партыі, як падмаўваў большэвіцкую дысцыпліну ў партарганізацыі, як мабілізаваў шырокія партыйныя і беспартыйныя масы на паспяховае выкананне гаспадарча-палітычных задач, пастаўленых перад намі партыяй і ўрадам, наковыя партыйныя органы няўтомна працавалі над ростам, выхаваннем і вырасціваннем новых кадраў.

Адным словам, партыйны орган абавязаны будзе адчитацца, як выконваўшы дырэктывы Сталінскага Цэнтральнага Камітэта, рашэнні Цэнтральнага і студэнцкага пленумаў ЦК ВКП(б).

З усёй гэтага відав, якое велізарнае значэнне ў жыцці партыйнай арганізацыі мае добра падрыхтаваны і правядзены справаздачна-выбарны партыйны сход.

Вось чаму падрыхтоўка справаздачна-выбарнага партыйнага схода на партыйных сходах набыла выключна важнае значэнне і з'яўляецца велікай адказнай справай.

Задача гаркомаў і райкомаў заключалася ў тым, каб аказаць нізавым партарганам канкрэтную дапамогу ў гэтай вялікай рабоце. Трэба мець на ўвазе, што многія партработнікі ў гэтым годзе толькі ўпершыню будуць адчитвацца на партыйных сходах. Тым больш ім неабходна канкрэтная, практычная дапамога ад гаркомаў і райкомаў. Разам з тым, факты сведчаць пра тое, што асобныя райкомы партыі абмежавалі сваю ролю складаннем агульнага плана справаздачна-выбарных сходаў і замазаннем за асобнымі партыйнымі арганізацыямі таварышаў з партыйнага актыва, а неабходнай штодзённай практычнай дапамогі партыйным арганізацыям яны не аказвалі.

Мы маем факты, калі зусім недастаткова ўдзягваюцца масы камуністаў у падрыхтоўку і правядзенне работ партаргана. А якую велізарную дапамогу аказала б гэта партаргану ў яго падрыхтоўцы да справаздачна-выбарнага партыйнага схода? Гэтыя буйнейшыя недахопы, якія маюць месца ўжо ў першыя дні неабходна ведаць і адхіляць.

На прыкладзе справаздачна-выбарных сходаў двух партыйных арганізацый — завода імя Кірава (Менск) і базы Рыббыту (Віцебск), матэрыял аб якім мы публікуем сёння ў газеце, можна зрабіць вывад, што там, дзе справаздачна-выбарны сход рыхтаваўся, ён праходзіць на высокім ідэйным узроўні, там разгортваецца большэвіцкая крытыка; там, дзе гэтага не было, там узровень схода вельмі нізкі.

Два дні ідзе абмеркаванне справаздачкі на партыйным сходзе партарганізацыі завода імя Кірава (Менск). Вакол справаздачкі парткома разгарнуліся ашуканыя спрэчкі, зместушыя сваёй палітычнай заастрэнасцю, большэвіцкай крытыкай і самакрытыкай недахопы работы партарганізацыі.

У сваіх выступленнях члены партыі ўскрываюць недахопы ў партыйнай рабоце і ў справе ідэйна-палітычнага выхавання камуністаў, работы са спачувальнымі, росту партыі і т. д. Адна часова выступаючы зусім правільна ўказаваюць і на дасягненні, якія ёсць у партарганізацыі.

Зусім адваротнае наглядзецца ў партарганізацыі Віцебскай базы Рыббыту, дзе і справаздача партаргана, і спрэчкі на партох, і самі выбары праходзілі на нізкім ідэйным узроўні. Крытыка работы партарганізацыі з боку членаў і кандыдатаў партыі зусім адсутнічала. З усёй відав, што сход не быў падрыхтаваны. Нават з пастановай і інструкцыяй ЦК ВКП(б) аб выбарах камуністы замянілі толькі на самім сходзе. Тут нават не аказалася выбарчай урны, і галасаванне апусцілі спіс камандатаў у чамадан, знойдзены тут-жа, на сходзе.

Няма патрэбы гаварыць аб тым, што такое правядзенне схода ёсць вынік, перш за ўсё, слабага кіраўніцтва выбарамі Віцебскага гаркома.

Адсюль падрыхтоўка да выбараў і правядзенне іх трэба арганізаваць не адным махам, а ўпартай, штодзённай работай з камуністамі, мабілізацыя іх увагу на ўсебаковае разгортванне партыйна-палітычнай работы, на шырокае разгортванне крытыкі і самакрытыкі. Справаздача партыйнага органа павінна мабілізаваць партыйную арганізацыю на канчатковае выкарыстанне ворагаў народа, на далейшае развіццё ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, актывізацыю партыйных мас і іх палітычны рост, на поўную ліквідацыю бюрократызму і самауважлівасці, на ўсюмернае павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці, на поўнае выкананне ўсіх гаспадарча-палітычных задач.

«Што такое дэмакратыя ў партыі? Дэмакратыя для каго? Калі пад дэмакратыяй разумеем свабоду для партыі — другой адваротна ад рэвалюцыйнай інтэлігентнай балбастае бяскожна, мейсць другой адваротна і т. д., то такой «дэмакратыі» нам не трэба, бо яна ёсць дэмакратыя для нікчэмнай магнашці, ламаючай волю велізарнай большасці. Калі ж пад дэмакратыяй разумеем свабоду для партыйных мас вырашаць пытанні нашага будучыня, узяць адказнасць партыйных мас, улічэнне іх у справу кіраўніцтва партыяй, развіццё і іх вылучэнне гаспадару ў партыі, то такая дэмакратыя ў нас ёсць, яна нам патрэбна, і мы яе будзем развіваць дзяўчынля, не гледзячы ні на што» (Сталін).

Гэта ўказанне таварыша Сталіна павінны помніць і ажыццяўляць усе партарганізацыі.

Справаздачна-выбарная кампанія павінна паслужыць ладнейшаму ўсямернаму ўдзельню партыйна-палітычнай работы, яшчэ большаю ўважанню сувязі партыі з беспартыйнымі масамі, паспяховаму выкананню чарговых гаспадарчых і палітычных задач.

Выбары кіруючых партаргану, правядзеныя на аснове смелага разгортвання крытыкі і самакрытыкі, яшчэ больш падмаўваць сілу і магутнасць партыі Леніна—Сталіна, якая карыстаецца непакідным аўтарытэтам і ўсенароднай любоўю ў нашай краіне.

У АПОШНЮЮ ГАДЗІНУ

АДХІЛЕННЕ ФРАНЦУЗСКИМ СЕНАТАМ ФІНАНСАВАГА ЗАКОНАПРАЕКТА

ПАРЫЖ, 8 красавіка. (БЕЛТА). На пасяджэнні сената пасля выступлення дакладчыка фінансавай камісіі з прамогаў у абарону законапраекта выступіў соцыялістычны сенатар Бэтуль. Потым пасля выступлення главы ўрада Блюма і старшыні сенатскай фінансавай камісіі сенат большасцю 223 галасоў супроць 49 адхіліў урадавы законапраект.

У 19 гадзін 30 минут пачалася нарада ўрада. Ва ўрадавых колах лічаць несумнянай адстаўку ўрада Блюма.

АДСТАЎКА ФРАНЦУЗСКАГА ўРАДА

ПАРЫЖ, 8 красавіка. (БЕЛТА). Агентства Гавас паведамляе, што ўрад Блюма вышаў у адстаўку.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР асцвядзіў тав. Н. І. Пахомава ад абавязкаў Наркома воднага транспарту і вапнёвага Народнага Камісара Унутраных спраў тав. Н. І. Ежова па сумяшчэнню Народным Камісарам воднага транспарту.

10 КРАСАВІКА—ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б) Б

10 красавіка ў 6 гадзін вечара ў памяшканні Дома партыйнага актыва (Вялікая зала) адбыўся пленум МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б) Б.

МЕНГАРОМ КП(б) Б.

Уручэнне ордэнаў Саюза ССР. Прадпрыемствы БССР уключаюцца ў перадамыя спаборніцтва. Прыём залу ў ваенныя вучылішчы. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ. М. Астапенка — Справаздачна-выбарчы сход на заводзе імя Кірава. М. Зярыцкі — На занятках палітгуртоў. С. Ляснеўскі — Бяздушныя адносіны да камуністаў. З. Ларысаў — Палітычна шкоднае недамысле.

АРТЫКУЛЫ:

К. Гурскі — Аб беларускім правапісе. Каштанай — Па-большэвіцку падрыхтавацца да ўсеагульнага перапісу насельніцтва. Беленькі, Гутковіч, Ларысаў — Бліскаучая перамога віцебскіх паравознікаў. А. Львоў — Рост укладу ў ашчадкасках БССР. НА БАЛГАСНЫХ ПАЛІХ. Т. Тарасаў — Увага радковай саўбе. Н. Гасман — У новым раёне.

ЗА РУБЛЖОМ:

А. Сван — Узмацненне італа-германскай інтэрвенцыі ў Іспаніі. Іспанскі народ будзе змагацца да перамогі. Зава Альварэс дэль Вайо.—Працоўныя Англіі і Францыі патрабуюць дапамогі іспанскаму ўраду. На франтах у Іспаніі. Ваенныя дэянні ў Мітаі. Буйная перамога кітайскіх войск. Разгром двух японскіх дывізіяў. Класавая барацьба ў Францыі. Паход супроць народнага фронту ў Францыі.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ САЮЗА ССР

МАСКВА, 7 красавіка. (БЕЛТА). 7 красавіка Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР таварыш М. І. Калінін у прысутнасці раду членаў Прэзідыума ўручыў ордэны Саюза ўзнагароджаным камандзірам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Сярод атрымаўшых узнагароды — камкор Якаўлеў, камдзіў Кароўнікаў, камбрыг Кобелеў, Герой Савецкага Саюза палкоўнік Рычагоў, чырвоначырвоўнік Жданаў, Ілюхін і іншыя.

Ад імя ўзнагароджаных камандзіраў і палітработнікаў РСЧА выступілі — камкор тав. Якаўлеў і капітан трэцяга ранга тав. Чалнаваў.

У сувязі з сямідзесяцігадовым юбілеем Ленінградскай Дзяржаўнай кансерваторыі і за выдатныя заслугі ў падрыхтоўцы музычных кадраў ўрада Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР кансерваторыя ўзнагароджана ордэнам Леніна.

Учора таварыш Калінін ўручыў прадстаўнікам кансерваторыі гэту высокую ўзнагароду. Ордэны атрымалі таксама — народны арыст ССР І. В. Ершоў, прафесары, дацэнты і іншыя работнікі кансерваторыі. У ліку іх настройшыч музычных інструментаў Ефім Карваліч Корзун. Тав. Корзуну зараз звыш ста год, аднак, ён адчувае сябе бадзёра.

Іркуў, гарачую прамову сказаў народны арыст ССР І. В. Ершоў. Затым ордэны атрымалі ўдзельнікі экспедыцыі на ледакольным пароходзе «Дамір».

Таварыш М. І. Калінін звярнуўся да ўзнагароджаных з прамоваю.

— Таварышы, — гаворыць Міхаіл Іванавіч, — вшчыў ўсіх ўзнагароджаных з атрыманнем высокай ўзнагароды, ўзнагароды безумоўна заслужаў.

Я хачу спыніцца сёння асобна на ўзнагароджаным Ленінградскай кансерваторыі і яе работніках. Я ад душы вшчыў ўзнагароджаным Ленінградскай кансерваторыі самай вышэйшай ўзнагародай—ордэнам Леніна. Гэта ўзнагароджанне гаворыць аб тым, што работа са-сялянскага ўрада і партыі вельмі высока ацэньваюць твае поспехі і дасягненні, якія дасягнуў Ленінградская кансерваторыя.

Толькі дваццаць год існуе Савецкі Саюз, — з гістарычнага пункту гледжання гэта літаральна адно імгненне, — але за гэтыя дваццаць год, на працягу якіх рабочыя і сяляне наймай краіны павінны былі адваўваць сваю ўладу, умацоўваць яе, наладжваць гаспадарку краіны, займацца ў самых цяжкіх умовах стварэннем сацыялістычнай дзяржавы, — за гэты час мы здолелі азначна ўзніць і навуку і мастацтва. (Бурныя апладысменты).

Што гэта азначае? Якія прычыны прымушаюць рабочыя і сялян нашай краіны аддаваць такую вялікую ўвагу навуцы і мастацтву? Тлумачыцца гэта тым, што сапраўдным павіцелем навуцы і мастацтва з'яўляецца толькі народ.

Вы, мабыць, ведаеце гісторыю літаральна ўсіх талентаў не толькі ў нас, але і ва ўсім свеце. Можна з упэўненасцю сказаць, што няма ў капіталістычным свеце ні адной краіны, дзе б таленты пачіналі са-сапраўдну.

Капіталістычны свет перад талентамі чалавекам раскрывае толькі адзін шлях — шлях самай непрадукцыйнай растраты яго талента, шлях нажывы.

ІСПАНСКІ НАРОД БУДЗЕ ЗМАГАЦА ДА ПЕРАМОГІ

ЗАЯВА АЛЬВАРЭСА ДЭЛЬ ВАІО

БАРСЕЛОНА, 7 красавіка. (БЕЛТА). Міністр замежных спраў Альварэс дэль Вайо ў гутарцы з замежнымі журналістамі заявіў:

«Новы ўрад з'яўляецца сапраўдным урадам нацыянальнага аднаўлення, бо ў яго ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх арганізаваных народаў фронту. Дзякуючы сваёму складу ўрад распалагае вялікі матэрыял для супраціўлення іспанскаму народу. Нахай ўспомніць прыклад Мадрыда, супраціўленне якога адзіва ўвесь свет. Трэба ведаць каталонскі народ, каб быць упэўненым, што Каталонія ажа не менш гераічна супраціўленне. Іспанцы на чале са сваім урадам непакінуць і будучы абараняць сваю незалежнасць. Урад упэўнен у перамоце».

Указаўшы, што некаторыя дзяржавы падтрымліваюць «стых, што з нечуваным пільваннем робяць гвалт над міжнародным правам», — Дэль Вайо сказаў:

КЛАСАВАЯ БАРАЦЬБА ВА ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 7 красавіка. (БЕЛТА). Ба-ставаўшы цэлы месяц 2500 рабочых абутковых фабрык Ліона і Лімжа дабіліся ўстаўлення «скальнячай шкалы» і павелічэння зарплаты.

Забастоўка рабочых машынабудавальніц прадпрыемстваў Парыжскага раёна расшырэнна. Рабочыя галду заводу ў чатырох вакліках Парыжа абвінцілі забастоўкі пратэсту супроць звышлішня 150 рабочых. Забаставалі і завілі прадпрыемствы рабочыя аўтамабільных заводаў «Сімак», пратэстуючы супроць абвешчанага прадпрыемствам лакаута на аўтамабільных заводах «Росечар» забаставала 2200 рабочых.

шлях прыстасавання свайго талента да танных густаў буржуазнай публікі. Гэтай сытай, бяздзейнай буржуазнай публіцы сапраўднае культурнае развіццё, на сваёй культурнаму навіццю яна стаіць на надзвычайна нізкім узроўні.

Наша мастацтва служыць народу, павінна яму служыць. У нас канцэрты вядзючых музыкантаў, каршыні мастакоў слухаюць і глядзяць дзесяткі тысяч людзей, яны даюць сваю ацэнку. Ці можа быць іх ацэнка ніжэй ацэнкі буржуазнай публікі? Не можа быць ніжэй. Чаму? Мы ведаем, што самая даравітая паэтыя, самыя таленавітыя кампазітары становіліся генамі ў сваёй творчасці толькі тады, калі яны сутыкаліся з народнай творчасцю, калі яны звярталіся да яе вытокаў, калі яны маглі ахапіць душу народную. Па-за гэтым няма генаў людзей. Вольным паэтам. Песні сапраўды вялікіх паэтаў народ спявае, не можа не спяваць у сілу свайго музычнасці.


А чаму народ музычнасці? Таму, што музыка ёсць адзін з магутных фактараў павелічэння прадукцыйнасці працы. Вазьміце вы народныя напевы, — усё яны звязаны з працай. Вазьміце пляску народную, мы ёю ўсе захпляемся, — народ, адбіраючы лепшае, пакідае працоўныя працэсы ў пластычнай форме. І песні, і пляскі, яны ствараліся народам на працягу стагоддзяў, народ пахідаў у іх толькі самае каштоўнае, бяскожна ўдасканальваў і даводзіў да закончай формы. Народ з'яўляецца і творцом і хавальнікам усёго каштоўнага.

У нас мастак, каб стаць вялікім, павінен паісці ў народ; калі яго творы не захпляюць дзесяткі тысяч людзей, ён астанецца непрыкметным. Таму ў нашых умовах сувязь мастацтва з народам гіганцка ўзрастае. Нашы музычныя мыслі, нашы мастацкія ідэі з года ў год пускуюць усё больш глыбокія каранні ў народныя масы і ўжо пачынаюць тут даваць свае кветкі і плодзі. Вось і чаму асабліва каштоўна гэта ўзнагарода. Урад пры ўзнагароджанні арганізацыі і людзей мастацтва ўлічвае павелічэнне сувязі народа са службовымі мастацтвам.

Далей тав. Калінін падкрэслівае велізарнае значэнне сувязі са-сялянскага мастацтва з Чырвонай Арміяй.

— Сувязь мастацтва з Чырвонай Арміяй, — гаворыць ён, — гэта такая ж сувязь, як сувязь мастацтва з працай, таму што Чырвоная Армія нам неабходна пры існуючым становішчы рэчю, мастацтва ўзмацняе нашу Чырвоную Армію. Гэта відав на прыкладзе такой краіны, як Іспанія, дзе ўсе выдатныя дзеянні мастацтва нясуць сваю творчасць рэвалюцыйнай арміі і самі ідуць у гэту армію як яе баяны. У нас гэты саюз павінен быць выключна песным, і тады музыка, мастацтва будучы мець выключнае значэнне.

Давольце мне пажадаць, каб Ленінградская кансерваторыя не толькі поўнаасю апраўдана ўзнагароду, але каб яна зрабілася светачам, цэнтрам сучаснай музычнай культуры, цэнтрам нашай музычнай культуры, каб за межамі Савецкага Саюза кожны музыкант ведаў і адчуваў, што калі ёсць дзе сапраўды росквіт музыкі, так толькі ў Савецкім Саюзе, калі ёсць дзе вучыцца музычнаму мастацтву, так у Ленінградскай кансерваторыі. (Бурныя, працяглыя апладысменты).



На надыходзячых выбараў у Вярхоўны Савет РСФСР «Извозном» выпушчана некалькі мільярдныя плакатаў. НА ЗДЫМКУ: плакат мастака В. Ешкіна «Быть такими, каким был великий Ленин».

ПРАДПРЫЕМСТВЫ БССР УКЛЮЧАЮЦА ў ПЕРАДМАЙСКАЕ СПАБОРНІЦТВА

МОЛАТАЎЦЫ ўКЛЮЧЫЛІСЯ ў СПАБОРНІЦТВА

Рабочыя і работніцы менскага дзяржаўна-прамысловага завода імя Молатава аднадушна ўключыліся ў соцыялістычнае спаборніцтва па дастойнай сустрэчы міжнароднага свята — Першае мая.

Калектывы ўзялі на сябе абавязальнасць выканаць красавіцкі вытворчы план не менш як на 120 проц; уключыўшы ўсё рабочыя ў члены МОПРа; дабіцца злучыць кожным рабочым норм на значок ППХА першай ступені і павялічыць лік вараўшчыцкіх стра-

ЗА ПЕРАДАВУЮ СТАНЦЫЮ

Груэчыкі станцыі Бярэзіна за апошні час паказваюць узорны стыхаўшчы сабой работы.

3 красавіка брыгада тав. Гаршкоў у ліку 4 чалавек выгрузіла 4 вагоны за 25 минут (норма адна гадзіна). Добра працуе брыгада тав. Бурмінова, якая выгрузіла 2 вагоны друў за 30 минут.

Груэчыкі заключылі паміж сабой соцыялістычныя дагаворы на далейшае павышэнне свайго вытворчы і ператварэнне станцыі Бярэзіны ў перадавую на Беларускай чыгуначы.

Ф. УРБАН і РАБАЦЕНЬ.

СПАБОРНІЦТВА СПЛАЎШЧЫКАЎ

Сярод сплаўшчыкаў Пясчанскага ўчастка Уздзенскага леспрамгаса развіццё выкарыстанне плана сляваў.

Сплаўная брыгада тав. Нікановіча Змітрака ў ліку 16 чалавек выканала за сакавік сваю норму на 195 процантаў. Брыгада тав. Нікановіча Максіма (6 чалавек) — на 190 проц, брыгада Пармона Сімона — на 144 проц. Удзельнікі абавязаліся закончыць свой план сляваў да 10 мая.

В. НАСТРЫЦЫН

ЗА 23 ЦЭНТНЕРЫ ЗЕРНАВЫХ 3 ГЕКТАРА

З вялікім удзелам сустрэлі члены сельсавета імя Сталіна, Маглёўскага раёна, зварот СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб арганізацыі барацьбы за вынікі ўраджаю ў 1938 годзе.

Датэльна абмеркавалі гэтыя важныя дакументы, калгаснікі абавязаліся дабіцца ў гэтым годзе ўраджаю зернавых не менш як 23 цэнтнеры з гектара па ўсяму калгасу, а на некаторых участках — не менш 30 цэнтнераў.

Дабіўшыся такіх высокіх ураджаюў, калгаснікі атрымаюць на працягдзень не менш як 7—8 кілограмаў зернавых, 12—15 кілограмаў бульбы і 2 рублі грашыма.

В. БЕЛЕНЬКІ.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА КАЛІНКАВІЦКІХ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

На Калінкавіцкім чыгуначным вузле шырока разгарнулася перадамайскае соцыялістычнае спаборніцтва. Сярод рабочых праходзіць масавая праверка выканання раней заключаных са-сялянскага і заключваюцца новыя.

Брыгадзёр комплекснай брыгады тав. Васілеўскі абавязаліся выпусціць з бугучага рамонтна паравоз за адну змену, замест звычайных 2—3 змен.

НА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЎ ПРАДУКЦЫІ ЗВЫШ ПЛАНА

Горача сустрэлі заклік гомсельмашу аб дастойнай сустрэчы Першага мая работніцы фабрыкі «Комунарка». 6 сакавіка зварот калектыва Гомсельмаша чыталі ва ўсіх цэхах. Калектывы фабрыкі абавязаліся сустрэць вялікае новае вытворчы перамогай, датармінава выкачаць чатырохмесячную праграму і даць звыш плана на 800 тыс. руб. прадукцыі.

За апошні час фабрыка значна павялічыла сваю работу. Датарміна выканана кварталная праграма. 8 першых-жа дзён косявіка прадпрыемства з дня ў дзень перавыконвае план. Так, 3 красавіка план быў выканан на 125 проц.

У сваіх абавязальнасцях работніцы намачаюць такія пункты: поўнаасю ліквідаваць прасты, палепшыць якасць прадукцыі, санітарнае становішча цэхаў і інш.

МАШЫНІСТЫ ТТ. МАДКЕВІЧ, МІЛАЕЎ, КАВАЛЕНКА ўзялі на сябе абавязальнасць стаць перадамайскай міжрэспубліканскай праверка паравоза да 6.000 км., замест заданых 4.000 км. Савецка-віцебская брыгада тав. Цітаўпа дабірае сфармаванню пазялоў за 27 мінут замест звычайных 35 мінут па плану.

(БЕЛТА).

УВАГА РАДКОВАЙ СЯЎБЕ

Радкова сяўба з'яўляецца адным з важнейшых мерапрыемстваў па ўдзяму ўраджайнасці. Школьнікі і ворагі народа, якія арудвалі ў органах Наркамзема БССР, усяляк імкнуліся сарваць гэта мерапрыемства. Радковыя сяўбы скарыстоўваліся вельмі мала. З года ў год планы радковай сяўбы БССР не выконваліся. Вразумела, што гэта паніжала ўраджайнасць сацыялістычных палёў.

Трэба сказаць, што спадчына школьніцкіх адносін да радковай сяўбы не выкарана і да сённяшняга дня. У дэкладзе на сакавічным пленуме ЦК КП(б)Б выконваючы абавязкі савратара ЦК КП(б)Б тав. Лявончык адзначыў, што ў выправах палёў Наркамзема БССР да радковай сяўбы Наркамзем запінаў і лічыў радковай сяўбы на высну гэтага года ў 180 тысяч гектараў на трактарных сяўбах і 168,9 тысяч гектараў на конных сяўбах. Лічыць — вельмі запінаў.

Трэба сказаць, што спадчына школьніцкіх адносін да радковай сяўбы не выкарана і да сённяшняга дня. У дэкладзе на сакавічным пленуме ЦК КП(б)Б выконваючы абавязкі савратара ЦК КП(б)Б тав. Лявончык адзначыў, што ў выправах палёў Наркамзема БССР да радковай сяўбы Наркамзем запінаў і лічыў радковай сяўбы на высну гэтага года ў 180 тысяч гектараў на трактарных сяўбах і 168,9 тысяч гектараў на конных сяўбах. Лічыць — вельмі запінаў.

Адной з галоўных прычын гэтага запінавання плаванаўня з'яўляецца тое, што Наркамзем недазначыў радковай сяўбы ў самым пачатку падрыхтоўкі да высны. У Наркамземе нават не ведалі аб наяўнай колькасці трактарных і конных сявак у рэспубліцы, аб тэхнічных магчымасцях іх работы, не ўлічалі патрэбнасці раёнаў у сявак. У сапраўднасці ж толькі аднымі наяўнымі ў БССР трактарнымі сявакамі можна засеяць значна большую плошчу, чым запінаваў Наркамзем наогул пал радковай сяўбы.

Па пярэдням вестках Наркамзема, у БССР налічваецца трактарных сявак 1.683. Акрамя гэтага ў першым квартале было завезена яшчэ 400 штук. Конных сявак налічваецца 6387. Праўда, у гэтыя лічбы ўваходзяць і сявакі неапрацаваныя. Дакладны ўлік сявак спраўных і няспраўных дагэтуль не наладжаны. Нама і дакладных вестак аб тэхнічных магчымасцях наяўных сявак.

Пры плаванаўні ў Наркамземе фармальна аднеслі да радковай сяўбы. Нормы выпрацоўкі на трактарную сяваку вызначаны ў 90 гектараў і на конную сяваку ў 27 гектараў — за высну. Не ўлічаны той факт, што ў калгасах і МТС ёсць сявакі самых розна-

стайных марак з рознастайнымі дэбiнiнiмi нормамi выпрацоўкi. Тамiм чынам, план складаўся без уліку ўсiх магчымасцей.

Недаапанка радковай сяўбы, працудзеная з боку Наркамзема, таксама з'яўляецца і на мясцах. У калгасах і МТС раду раёнаў горш за ўсё справа абстаіць з рамонтам сявак. Як правіла, завезеныя новыя сявакі марудна выкупляюцца або не выкупляюцца зусім. На сённяшні дзень на меншым складзе Сельгаснаба скацілася да сотні трактарных сявак. Таксама п'яты сявак ляжыць на палаткім і бабруйскім складах.

Дырэктары МТС адмаўляліся выкупляць іх з-за адсутнасці адпаведных крэдытаў. У апошні час крэдыты адпущаны на першы і другі кварталы, сродкі ёсць, але ўсё-ж амаль усе завезеныя сявакі (каля 400 штук) астаюцца на складах. Тым часам у некаторых паўднёвых раёнах паступаюць весткі, што раёныя сяўбы яравых праводзіцца ўручную. Радковай сяўба ставіцца пад пагрозу зрыну.

Не лепш абстаіць справа і з забеспячэннем радковай сяўбы ільну. Па плане павінна быць засеяна радковай сяўбай 40 тысяч 500 гектараў. У калгасах БССР ёсць 732 конныя ільна-сявакі, але значная частка з іх не апрацаваныя. У першым і другім кварталах павінна быць завезена 250 сявак. План завозу не выкананы. Ні адзін з раёнаў, апроч Гомельскага, не забеспячаны і палаточны ільна-сявакамі. Тамiм чынам, на сёння радковай сяўбы нават такой параўнаўча значнай плошчы ільну не забеспячана сявакамі.

Як вядома, з указанняў пленума ЦК КП(б)Б Наркамзем БССР пакуль што не зробіў належных вывадаў. Памятка, далучаная ў плаванаўні, не выпраўлена. Наркамзем не прымае дзейных мер для забеспячэння радковай сяўбы, не п'ядачы на тое, што ў паўднёвых раёнах ўжо разгортваецца сяўба.

Неабходна пакончыць са школьнай недаапанкай радковай сяўбы і ў першую чаргу — з боку Наркамзема БССР.

Т. ТАРАСАУ.



Большэвiцкi бараньбi за ўраджайнасць калгаснiх палёў на асярну СНК БССР і ЦК КП(б)Б. На здымку: чытанне асярну СНК БССР і ЦК КП(б)Б у першай брацкае калгасе «Адраджэнне», Менская раёна.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА УСЕСАЮЗНАГА ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА

Совет Народных Комиссаров СССР призвал организовано и планомерно проводить перепись населения в 1937 году. Эта перепись является важнейшим элементом государственного планирования и развития народного хозяйства. Необходимо обеспечить высокую точность и достоверность данных переписи.

Важнейшим условием успешного проведения переписи является тщательная подготовка населения. Необходимо разъяснить населению значение переписи и обеспечить доступность переписных пунктов. Важно также обеспечить безопасность переписи и защитить данные от утечки.

Совет Народных Комиссаров СССР призвал органы государственной власти и партийные организации обеспечить выполнение всех указаний и требований, предъявляемых к проведению переписи населения.

Совет Народных Комиссаров СССР призвал организовано и планомерно проводить перепись населения в 1937 году. Эта перепись является важнейшим элементом государственного планирования и развития народного хозяйства. Необходимо обеспечить высокую точность и достоверность данных переписи.

Важнейшим условием успешного проведения переписи является тщательная подготовка населения. Необходимо разъяснить населению значение переписи и обеспечить доступность переписных пунктов. Важно также обеспечить безопасность переписи и защитить данные от утечки.

Совет Народных Комиссаров СССР призвал органы государственной власти и партийные организации обеспечить выполнение всех указаний и требований, предъявляемых к проведению переписи населения.

У НОВЫМ РАЁНЕ

ВАСІЛЕВІЧЫ. (Спец. нар. «Звязды»). Адразж-ж за вогнам будынка Васілевіцкага райвыканкома пачынаюцца палі калгаса імя Сталіна. З наступленнем вясны яны ажылі творчай працяй. У першы дзень дзень дружна выйшла на работу брыгада тав. Васіля Белага і ўзарала 15 гектараў. Падзеі толькі дазваляюць надзею, як на поле вышлі брыгады тав. Паўла Брэля, Антона Науменка і інш.

Вясну калгаснікі сустракаюць як свята. З першых-жа дзён яны аддаюць усю сваю энергію, каб у гэтым годзе атрымаць багаты ўраджай. 74-гадовага маладзіка Мірона Науменка, які выпрацоўвае ў мiнулым годзе 280 працэнтаў, выконвае плер на вясновым ворыве сваю норму на 150 проц.

— Радася жэць і прапаваль у калгасе, — гаворыць старык.

Вясна ідзе. З кожным днём усё шырэй на калгасных палях разгортваюцца палыя работы. Наступе рад п'ятнаў, папрабуючых неадкладна вырашэння. Так, напрыклад, калгасі раёна павінны ў гэтым годзе асярніць 725 гектараў балотнай зямлі. Калгаснікі з вялікай ахвотай імкнуцца асярніць гэты масіў, які прынесе вялікія ўраджай. Але ў раён не завезены мінеральны ўгнаенні, без якіх немагчыма разгарнуць работу на балотных землях. Рад калгасцаў («Рэчыцкая праўда», імя Будэйнага і іншыя) не за-

бралі яшчэ насення для пасеву тэхнічных культур кок-сагіна, сардэлы і іншых. Усё гэта — п'ятнікі, якія павінны быць вырашаны на месцы і неадкладна.

Васілевіцкі раён сфармаваўся з сельсаветаў Рэчыцкага, Мозырскага, Хойніцкага і Даманавіцкага раёнаў. Калгасы на старой паміці зварачаюцца ў свае былыя раёныя цэнтры і, зразумела, атрымаваюць адка: «зварніцеся ў свае раёныя арганізацыі».

Але пакуль іх і саюжна ва ўстаноў Васілевіцкага раёна. У адзін полас загадчы раёна тав. Любамірскі, выконваючы абавязкі старшыні райвыканкома тав. Янкувіч, выконваючы абавязкі савратара РК КП(б)Б тав. Дзялёў гавораць аб тым, што штаты яшчэ не ўзакмечтаваны, не вызначаны граніцы сельсаветаў, не вырашаны рад іншых арганізацыйных п'ятнаў.

А пакуль яшчэ, калі вам патрэбна атрымаць весткі аб калгасе Васілевіцкага раёна, прыходзіцца зварачацца за даведкамі ў райзасадзелы тых раёнаў, адкуль перайшоў той або іншы сельсавет.

Рэспубліканскія і абласныя арганізацыі павінны дапамагчы ўноаарганізаваць Васілевіцкаму раёну ў самым бліжэйшым дні наладзіць сваю работу, каб аператыўна гіравалі палыя работы.

Н. ГАСМАН.

У ПАРАДКУ АБМЕРКАВАННЯ АБ БЕЛАРУСКІМ ПРАВАПІСЕ

У брацкай сям'і народаў Савецкага Саюза пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна беларускі народ стварыў багачэйшую культуру на сваёй мове. Беларуская мова, за якую эксплаататары і душпечы меншых нацыяналістычных ворагаў працоўных, не прызнавалі права на існаванне, стала мовай багачэйшай сацыялістычнай культуры. На беларускую мову перакладзены творы класікаў марксізма-ленінізма, Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, творы класікаў брацкай рускай літаратуры Пушкіна, Лермантава, Некрасава, Горькага, класікаў грузінскай літаратуры — Шота Руставелі, дагестанскага паэта Сулеймана Стальскага, творы класікаў сусветнай літаратуры.

Пашына развіўшаяся беларуская сацыяльная літаратура ўзбагаціла беларускую мову лексічным матэрыялам, развіла гібкасць і багачасце яе форм.

Будуўніцтва сацыялістычнай культуры, яе і сацыялістычнае будаўніцтва на іншых участках, ішло і ідзе ў лютай класовай барацьбе. Агенатура польскага фашызма пранікла на ўчастак культуры будаўніцтва і насаждала нямаля школы. Гэта агітнае атрыбэ страціўшае усё чалавеча, прыбралася ў тогу вучоны і рабіла школьніцтва на мованаўчым фронце. Захляты ворагі народа пад выглядам навуковай прап'якi беларускай мовы імкнуліся прывясці ад шавінізма з мэтай адарваць БССР ад Савецкага Саюза, імкнуліся вербаваць свае кадры для гітлерскай справы прадлегу радзімы.

Нацыянал-фашысты стараюцца імкнуцца аслабчыць беларускую мову паліцізмамі, алімпрыімі архаізмамі і архаічнымі формамі, каб адарваць яе ад рускай мовы, з якой яна кроўна звя-

зана па сваёму развіццю. Ворагі народа імкнуліся скажыць рэвалюцыйныя практыкаванні прыагратілі кантравольна ў падручнікі па мове, тармазілі развіццё беларускай мовы, атрымавалі ажыццяўленне ўсеагульнай існавання і будаўніцтва сацыялістычнай школы, скажычы і заблытачы беларускі правапіс.

Па ініцыятыве партыі і савецкай грамадскасці ў 1933 г. было паднята пытанне аб рэформе беларускага правапіса, які, як вядома, быў «прапаўчым» ворагамі народа — нацыянал-фашыстамі і быў у лютай супрацьнасці з жыюй беларускай мовай, школьніцка скажы і перакручыў формы беларускай мовы, узводзічы ў літаратурныя нормы архаічны і вузка-дыялекцыйныя формы.

Апрача таго ворагамі народа ў беларускім правапісе быў пабудаваны штучны бар'ер паміж рускай і беларускай мовамі шляхам унесеныя так званыя фанетычныя прышчыны ў беларускі правапіс, паводле якога неацэнічныя «о», «е» падпарадкоўваюцца аканню не толькі ў вымаўленні, але і на пісьме. Як вядома, у рускай мове, якая таксама з'яўляецца акачовай мовай, гэта фанетычная асаблівасць арфаграфічна не перадаецца, ды і наогул у перадачы не яма патрэбна.

Рэформа павінна была ачысціць беларускі правапіс ад усяго таго, што было ўнесена ў яго фанетычнымі прышчынамі. Аднак, сідзеўшы ў Акадэміі і ў кіруючых органах рэспублікі ворагі народа скарысталі сваё становішча, каб яшчэ раз нап'якцічы ў гэтай справе, у рэзультат не толькі не была зроблена сапраўдная ачыстка — беларус-

кага правапіса, а наадварот, пад выглядам паправак агенты фашызма зноў прап'янулі ў правапіс цэлы рад школьных і вярхоўных скажыняў і ў шэдлім радзе месц яшчэ раз заблыталі яго.

Заблытан правапіс інамоўных прозвішчаў, імен і географічных назваў. Паводле існуючага правапіса гук «е» ў іменах, прозвішчах і географічных назвах не падлягае аканню, а таксама з'яўляецца пачатковае «о», «в», «з», «с», «ч». Аднак, каголькі такое правіла ўжываецца толькі ў адносінах інамоўных прозвішчаў, імен і географічных назваў, пад якімі маюцца на ўвазе і рускія іменні і прозвішчы, і пачолькі яно не ўжываецца ў адносінах супольнага з рускім беларускі іменні і прозвішчаў, то крытэрыем для напісання становіцца нап'янальнасць носбіта: рускі павінен пісацца «Остроўскі», а беларус — «Астроўскі», рускі — «Алексей», а беларус — «Аляксей», руская — «Терехоўка», а беларуская — «Церахоўка». А калі перад намі не жыць чалавек, а імя і пашпарт запінаць нельга, то вы бездапаможны.

Такое правіла, апрача таго, што яно ставіць у тупік усякага, хто піша, шкодна па сутнасці. Каму і ў імя чаго патрэбна така розніца?

Заблытан правапіс складаных слоў. У складаных словах захоўваюцца два напіскі і пішача «о» ў першай частцы тады, «калі другая частка складанага слова ўжываецца асобна, або не з'яўляецца скарачэннем словам». Аднак саставіць павінаць аб скарачэнным слове нам не ўласна па прывезеных у правапіс прыкладах, бо такія словы, як «рознастайны», «законадаўства» лічыцца словамі з нескарочанай другой

часткай і прыведзены як прыклады такіх слоў, якія маюць два напіскі. Слова ж «земляробства», «афарграфія» лічыцца ўжо простымі словамі, са скарачонай другой часткай і таксама прыведзены як прыклады. Цяжка сказаць, ціма адрознівацца «аўства» ад «рбства», ды не менш цяжка наогул у большай выпадку шукаць гэтыя неўзвымыя межы паміж «скарачэнным» і «нескарочаным» словамі ў тым разуменні, у якім яны дадзены ў правапісе.

Не лепш абстаіць справа і з правапісам роднага склона адзіночнага ліку назоўнікаў другога скланення. Тут па правапісу існуе сем пунктаў, абумоўліваючых напісанне канчаткаў «у» і «а», але не сказана яна і акрэслена, які трыба пісаць «роду» ці «рода», «міру» ці «міра», «ствару» ці «твара», «боку» ці «бока» і г. д. і г. д.

У родным склоне назоўнікаў множнага ліку трэцяга скланення за асноўную форму выстаўлена форма на «а-а», «я-я» — «ночяў», «арцеляў», «меншавічю» і іншымі падобнымі формамі, прышчына канчаткаў «ей», «эй» — «арцелей», «найей». Між тым у жыюй мове бачым якраз адваротнае. Такае правіла ўносіць яшчэ ў адным пункце правапіса штучную розніцу паміж рускай і беларускай мовамі, паколькі ў рускай мове ўжываецца толькі форма «арцелей», «ночей».

Спіс усіх тых недарэчнасцей, перакручванняў і скажыняў, якімі повед беларускі правапіс, можна яшчэ нап'ямат прадоўжыць. Але нават сказанага досыць, каб пераканацца, што трыба неадкладна заняцца ўпарадкаваннем правапіса. Трыба рашуча і да канца выкартаваць рэшткі школьніцтва ворагаў народа на гэтым важнейшым участку культуры будаўніцтва.

Каб выкінуць з беларускага правапіса ўсе выкруткі і недарэчнасці, унесеныя ворагамі народа, трыба зрыбціць карыныя змены ў ім. Перш за ўсё трыба адмовіцца ад фанетычнага прышчына ў напісанні галосных. Кож-

БЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА ВІЦЕБСКІХ ПАРАВОЗНІКАЎ

ВІЦЕБСК. Цэнтральная адзначная камісія па спарбрытву пры НКПС прысудзіла Віцебскаму паравознаму дэпо (нач. дэпо т. Самсонаў) пераходныя цыроны сцяг НКПС.

Гэту высокую ўзнагароду калектыву паравознага дэпо заслужана заваяваў ва ўпарт барацьбе за забеспячэнне выканання дзяржаўных планаў паравозаў.

Рашаючую ролю ў паспяховай рабоце дэпо адыграла асабнае метада знатнага машыніста-мываносаўца тав. Дрэвіна па новай сістэме аладу паравозаў. Метад тав. Дрэвіна (спальвае на паравозе «ФД» мокрага чыгула пры дапамозе стокера) знайшоў найшэрышае ўжыванне ва ўсёх паравозных брыгадах дэпо і даў вялікую эканомію выталю: за першы квартал 1938 года эканомлена 3.026 тон.

У сучасны момант тав. Дрэвін вылучаны іблагатэхнікам дэпо і паспяхова ўкараняе свой метада ва ўсёх сэрвях паравознага парка. За сваю заслугу перад транспартам тав. Дрэвін ўзнагароджан ордэнам «Пачотнаму чыгуначніку» і імяным гадзіннікам.

Другім фактарам, які спрыяў перамозе дэпо, паслужыла арганізацыя пад'ёмнага рамонт паравозаў ў кароткія тэрміны. 16 лютага комплексная комасольна-маладзёжная брыгада тав. Емельяна выпусціла з пад'ёмна паравоз сэрві «ФД» за 30 гадзін пры норме ў 86 гадзін. Не спыняючыся на дасягнутым, шырока разгортваючы сацыялістычнае і ўкараняючы індустрыяльную культуру ў пад'ёмныя рамонт, рабочыя дэпо дабіліся яшчэ большых поспехаў. Спальваючыя брыгады тав. Емельяна выпусціла з пад'ёмна паравоз гэтай-жа сэрві за 24 гадзін. Не прайшоў і п'яні дзён, як брыгада Дымакена перакрала свой рэанейны рэкорд, дабіўшыся нечуваннага на Заходняй чыгуначнай вытворчага дасягнення — выпусціла паравоз «ФД» з пад'ёмнага рамонт за 10 гадзін.

Спальваючыя брыгады перамаглі прыслаліся і рэзультатам яго з'явіўся выпуск з рамонт ў сакавіку месяцы тав. паравозаў «ФД» звыш плана. У сучасны момант калектыву дэпо настолькі паспяхова асвоіў тэхніку рамонт, што атрымаў заказ ад Наркамзема на вытворчасць сярэдняга рамонт, які да гэтай часу праводзіўся толькі на заводах.

У выдатным спарбрытве, разгарнуўшыся ўнутры дэпо, праявіў сябе рад машыністаў, як сапраўдных май-

стры крываносаўскага валжэння паядоў, ўзнагароджаныя значкамі «Пачотнаму чыгуначніку» і імяным гадзіннікам. Да ліку іх трыба ў першую чаргу аднесці машыністаў: тт. Зіновіча (ордэнаносца), Памасенка, Сямёнава, Стыркіна, памочніка машыністаў: тт. Кісялёва, Зуева і іншых. Гэтыя таварышы сістэматычна перавыконвалі тэхнічныя і камерцыйныя хуткасці і эканомлі каштоўнае паліва.

З захаленнем і горласцю прымаючы ўзнагароду НКПС, калектыву дэпо добра ўведомляе, што гэта ўзнагарода абавязвае прапаваль яшчэ лепш на карысць сваёй сацыялістычнай радзімы. Даводзіцца аб перадача дэпо пераходнага чыронога сцяга, брыгадёр комплекснай брыгады тав. Дымакена заваяў:

— Я вельмі рад і горды, што наша паравознае дэпо Віцебск вышла ў перадавую і ўдасцілася такой высокай ўзнагароды. Наш адзак павінен быць — прапаваль яшчэ лепш. Я абавязваюся ў бліжэйшы час разам з сваёй брыгадай дабіцца выпуску з пад'ёмна паравоза «ФД» за 8 гадзін замест нормы 86 і з сярэдняга рамонт — за тры дні замест нормы 6 дні.

Камерцыйны абавязальнасці адказнае да ўзнагароды НКПС і т. Дрэвін.

— Мы, — гаворыць ён, — дабіліся поспехаў у барацьбе за дзівіднаю выніку школьніцтва, выгнаўшы з дэпо школьнікаў, шпінэў і дыверсантаў. На іх месца вылучыліся маладыя растучы, аданыя партыі Леніна — Сталіна камандзіры, якія здолелі па-большавіцку ўначаліць сацыялістычнае спарбрытца. Я абавязваюся перадаць увесь свой вопыт работы ваджэння паядоў маладым машыністам, нядаўна стаўшым на правае крыло паравоза, і ліквідаваць пералат выталю неаасродна ў дэпо.

**

У спарбрытве трох чыгунак: Заходняй, Калінінскай, Маскоўскай-аграўной калектыву Віцебскага паравознага дэпо заняў першае месца. Аднак у рабоце дэпо яшчэ ёсць неаапрабаваныя п'ятна. Плаванаў паравозаў у шляху, вышлі рэкорды паравозаў, спавяненні, дрэнны логіят за машынамі, неіснавалі плаванаўскае — усё гэта яшчэ мае месца ў рабоце дэпо. Бавяла задача калектыва дэпо заключача ў тым, каб ўкараняючы вопыт перадавоў-стэханавіцка-кываносаўцаў на ўчастку і, ліквідаваў усё гэтыя праблемы і прысці да міжнароднага пралетарскага свята з новымі вытворчымі пераамамі.

БЕЛЕНЬКІ, ГУТКОВІЧ, ЛАРЫСАУ.

РОСТ УКЛАДАЎ У АШЧАЛКАСАХ БССР

Іаўнільнае палашпанне дабрабыту працоўных нашай радзімы мае свой асцяжны адбітак на росце ўкладаў у ашчалкасах. За першы квартал 1938 года насельніцтвам унесена новых укладаў у ашчалкасы БССР на суму 8.845 тысяч рублёў, у тым ліку адзін мільён рублёў унесена ў ашчалкасы на ашчы.

У Менску сума ўкладаў павялічылася за апошнія тры месяцы на 1.999 тыс. рублёў, у Гомелі — на 1.116 тыс. рублёў, у Вабрунску — на 608 тысяч рублёў, у Рэчыцкім раёне — на 215 тысяч рублёў, Жлобіне — на 126 тыс. рублёў, Слуцкім — на 223 тысяч рублёў і т. д. На 1 красавіка 1938 года агульная сума аб'яраваных працоўных у ашчалкасах БССР дасягнула 119.692 тыс. рублёў.

Нашы ўкладчыкі — гэта рабочыя, служачыя, калгаснікі, працоўная інтэлігенцыя. Ашчалкасы з кожным днём усё больш укараняюцца ў быт працоўных. 365 тыс. чалавек хараюць свае сродкі ў ашчалках касах БССР!

Працоўныя добра ўведомлілі значнае ашчалкасы для ўмацавання нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Яны таксама ведаюць, што ашчалкасы капы прыносяць ім немаля карысці. Так, напрыклад, за год другога п'яцігоддзі ўкладчыкам ашчалкасах БССР выплачана даходаў у выглядзе пранятаў па ўкладах 14 мільёнаў рублёў.

У другім квартале 1938 года ў БССР будучы адкрыты 108 новых ашчалкасах на вёсцы. Нама ашчалкасы — на аснове правядзення шырокай масава-растлывальнай работы сярод насельніцтва і ў далейшым максімальна палупрыяваць ашчалкасы.

Неабходна стварыць усё ўмовы для таго, каб насельніцтва яшчэ шырэй карыстаўся паслугамі ашчалкасах каса.

А. ЛЬВОВ,

кіраўнік групы ўкладаў Упраўлення ашчалкасах і дзяржкредыта БССР.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

БУЙНАЯ ПЕРАМОГА КІТАЙСКИХ ВОЙСК РАЗГРОМ ДВУХ ЯПОНСКИХ ДЫВІЗІЙ

ПАРЫЖ, 7 красавіка. (БЕЛТА). Учора вечарам кітайскія войскі пачалі наступленне ў раёне Тайэрчжуана (правінцыя Шаньдун). Збіўшы японскі заслон колькасцю да 700 чалавек, кітайцы занялі Тайэрчжуан і нанеслі ворагу значныя страты. Сёння раніцай кітайскія войскі працягвалі наступленне. Кітайская калона перайшла Вялікі канал і з боем заняла Наньлю (у 5 кілометрах на паўночны захад ад Тайэрчжуана). Японцы адступілі на поўнач па ўсім фронце. У баях пад Тайэрчжуанам японцы страцілі забітымі і раненымі каля 20 тысяч чалавек. Кітайцы захапілі звыш 20 тысяч вінтовак, 301 кулямёт, 77 гармат і 30 грузавікоў з ваенным снаражэннем.

Агенцтва Рэйтэр пашырджычы паведамленні аб паражэнні японцаў, указваючы, што японцы адступілі ў беспарадку, пакідаючы снаражэнне.

ЛОНДАН, 8 красавіка. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтэр перадае наступнае паведамленне кітайскага камандавання аб паражэнні японскіх войск пад Тайэрчжуанам: «За апошнія суткі забіта 7-8 тысяч японцаў на поўнач ад Тайэрчжуана. Дзве японскія дывізіі, адступаючы ў беспарадку, разгромлены». Кітайскія войскі, як перадае дзейны агентства, захапілі многа танкаў, бронемашынаў і кулямётаў.

Агенцтва ўказвае, што гэта перамога кітайскіх войск — самая буйная з пачатку вайны.

ХАНЬКОУ, 8 красавіка. (БЕЛТА). Перамога кітайскіх войск у правінцыі Шаньдун выклікала велізарны ўздым ва ўсіх сляях насельніцтва Ханькоу. Кітайскія газеты апублікавалі чатыры экстранныя выпускі. Вечарам адбылася магутная дэманстрацыя, у якой прымаўла ўдзел звыш 100 тыс. чалавек. У парку адбыўся многалюдны мітынг, які прыняў рашэнне аб пасылцы на фронт падарункаў і аб аказанні дапамогі раненым. Мітынг пачаў прывітаннем тэлеграма Чан Кай-шы, генералу Лі Цзун-жэню, афіцэрам і байцам шаньдунскага фронту. Да позняй ночы вуліцы горада былі запоўнены натоўпам народа.



Вялікай увагаю і клопатамі арганізуюць партыя і ўрад савецкіх дзяцей. У нашай краіне штогод будуюць усё новыя і новыя дзіцячыя сады, яскі, санаторыі і іншыя дзіцячыя ўстановы. Весеце і цікава праводзіць час дзеці рабочых вясёлых пачынона-трыкатаўнай фабрыкі імя Клары Цукінай. Для іх выдана спецыяльна набудаваны дом на дзіцячы сады. На здымку — у адным з іх дзіцячых, публічна абсталяваных класаў дзіцячага сады дзеці будуць з кубікаў палатку навінаў. Фото С. Грына.

ПРЫЁМ ЗАЯЎ У ВАЕННЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ СОВЕТСКАЯ МОЛАДЗЬ ДАСЦЬ ВЫДАТНЫХ АРТЫЛЕРЫСТАУ, ТАНКІСТАУ, ПЕХАДІНЦАУ

ПОЛАЦК

Палава заяў у ваенныя вучылішчы, паступіўшых у Ваенны камісарыят, адра-саваны ў артылерыйскія вучылішчы. У словах, прасякнутых палкім савецкім патрыятам, дзейны прадстаўнікі моладзі Полацка гавораць аб тым, з якой радасцю сустраці яны адкрыццё прыёму ў ваенныя вучылішчы, як неспрыяльна чаканне рэзультатаў разгляду заяў. Камсамолец Лейчыніскі Павел, вучань IX класа сямігодня школы, прасіць накіраваць яго абавязкова ў артылерыйскае вучылішча.

«Я ведаю, якія вялікія патрабаванні да камандзіраў артылерыстаў, — піша ён. — Я ведаю, якое ганаровае званне камандзіра чырвонай артылерыі і абіяно прыкладзе ўсе сілы, няспыня нама-жаць веды, каб быць выдатным арты-лерыстам». Камсамолец Берань Вадзімір хадзіць час аб азіцванні ў брыгадэўскае ўс-тупішча. Усе палацкія заявы — камсамольныя. Штодня райваенкамат наведваюць дзесяткі малых людзей. Ваенны камі-сарыят праводзіць вялікую работу ў стар-шых класах сярэдніх школ і ў вышэй-шых навуковых установах. Работнікамі ваенкамата прарэзаны дзесяткі гутарак. Трэба адзначыць той факт, што По-лацкі райком камсомала да гэтага часу не ўключыўся ў актыўную растлумачаль-ную работу.

ГОМЕЛЬ

73 заявы з гарачымі просьбамі залі-чыць у ваенныя вучылішчы палацкі ўжо ў Гомельскі райваенкамат. Больш 60 про-палацкія напісаны камсамольцамі, каля 40

ПРОЦ. УКЛЮЧАЕ ПРАСЬБЫ ЗАЛІЧЫЦЬ У АР- ТЫЛЕРЫСКИЕ ВУЧЫЛІШЧЫ. НАПІШУ ЗАЯЎ УСЯКАЯ МОЛАДЗЬ 40 МАЛАДЫХ ЛЮДЕЙ. ЯНЫ НАДБАРАНА АЗНАМАЛЯЦІСЯ З УМОВАМІ ПРЫ- МУ, РАСПЫТАЛІ АБ ТЫМ, Дзе АЗНАХОДЗІЦІСЯ ІХ ШКОЛЫ, РАЙСІА ЗА РАБОТНІКАМІ ВАЕНКАМАТА, КУДЫ ПАСТУПІЦЬ, ШТО ВУЧЫЦЬ ДА ДНЯ ПРЫЁМАХ ІСІТАЎ. Усе наведвальнікі ваенкамата пачылі з пярэда прынятым рашэннем прысці яны разуду з заявамі аб прыёме ў вучылішчы.

Заявы пачынаюць у ваенкамат, алт-строўваючы навуку цудоўную моладзь, не
бачыўшы любіць да разліку, яе гатоў-
насьці абараніць радзіму ў перадавых
ротах.

Вучань X класа Паліцкага-Салеўскага П'я-
та студэнт рэчыцкага тохнікума Алішчэ-
Гурэвіч і дзіцяці пашчывоўскага вучы-
шча ў сваіх заявах агучылі — уласніце толькі
наша савецкая моладзь! — шчырае жа-
данне быць камандзірамі самай магутнай
арміі — Чырвонай Арміі.

МАГІЛЕЎ

У Магілёўскі райваенкамат паступіла
12 заяў. Многа моладзі горада пабыла
ў ваенкамате. Распытвалі аб умовах пры-
ёму ў школы. Трэба адзначыць, што ко-
самольская арганізацыя абсалютна нічога
не зрабіла, каб растлумачыць сутым ма-
лым людзям, жадаючым стаць выдатнымі
артылерыстамі, танкістамі, лётчыкамі,
аб умовах прыёму ў вучылішчы, аб блі-
зкіх пераменах, якія адкрылі перад
камандзірамі Чырвонай Арміі.

ПЕРШАМАЙСКАЕ СВАТА У ШКОЛАХ І ПІОНЕРАТРАДАХ

Менскі гарком ЛКСМБ і ГарАНА за-
цвердзілі план падрыхтоўкі і правядзення
першамайскага свята ў школах і піонер-
атрадах горада. Падрыхтоўка да свята
праходзіць пад аглядам ўдзялення дзе-
цкай піянерарганізацыі і дзіцячых пашчывоў-
скага вучышча. Ва ўсіх піонератрадах і школах дзіцячы
прадэсант гутары на тэму: «Міжнарод-
нае і ўнутранае становішча СССР», «Пі-
янерскія свята першага мая», «Дружа-
ва народаў СССР» і на агітэрацыйныя
тэмы. У дні свята будуць праведзены
ўрачыстыя вечары для вучняў старэйшых
класаў і рэчышчы для малодшых кла-
саў з выступленнямі гурткаў дзіцячай
мастацкай самадзейнасці.

На першамайскі парад пачынаюць
савецкія дзеці выйдць яркімі і малод-
камі калонамі. Калона Палаца піонэраў
аформіцца на тэму: «Наша пашчывоў-
скае дзіцтва». Калоны школ і піонерскіх ат-
радаў — на тэму: «Прыем сталінскіх піо-
нерам — героям Арктыкі», «Вялікая дру-
жава народаў — залог нашых перамог» і
«Прыіттанне працоўных Іспаніі і Кітаю».

300 НАСТАЎНІКАУ АДНОУЛЕНЫ У СВАІХ ПРАВАХ

Наркамасветы БССР аднавілі ў правах
настаўнікаў каля 300 чалавек, знятых з
работы ворагамі народа на яна пачы-
ніцкіх і хлусных заявах і неабгрунта-
ваных матывах.

Рад заагучыць і работнікоў рабана, у
выніку раскрыцця, як ворагі народа, на
хлусіва сфарыкваных матывах
прадстаўлялі настаўнікаў да звальнення
дзялімы пачынаю. Так, на Клічэўскаму ра-
ёну ў сіні падлягаючы да зняцця з ра-
боты, нібы не заслужыўшых дзяржаў,
было ўключана каля 60 настаўнікаў па
Камарнцкаму раёну — 40 настаўнікаў
і т. д.

Прычынай да звальнення служылі та-
кі тлумачны характарыстыкі, як: «вы-
кліка падзвіжне», «няспыня месцы ў
аўтабіяграфіі», «стаўленне ворага» і т. д.
Усе настаўнікі, адноўлены ў сваіх
правах, накіраваны зноў на работу ў
школы.

НОВЫЯ ДЗІЦЯЧЫЯ ЯСЛІ І РАДЗІЛЬНЫ ДОМ

ТАЛАЧЫН. (Кар. «Звязды»). У Ма-
стэчку прыступілі да будаўніцтва першых
вясельных дзіцячых ясляў. Дзяржаўная ад-
шчына для гэтай мэты 57 тыс. рублёў.
Яслі будуць размешчаны на добрым мес-
цы ў цэнтры мястэчка. Для пачатку бу-
дывніцтва першага ў раёне радзільнага
дома тасамса адшчына дзяржаўнай
вясельніцы.

Насельніцтва з вялікай радасцю сочыць
за будаўніцтвам гэтых устаноў, прыза-
чаных для паліпшэння быту працоўных.

ВЫСТУПЛЕННЕ КАЛЕКТЫВАЎ БЕЛДЗЯРЖФІЛАРМОНІ ў МАСКВЕ

Два калектывы Белдзяржфілармоні —
Ансамбль беларускай народнай песні і
пляска і аркестр беларускіх народных ін-
струментаў у пачатку мая выязджаюць
на гастроўні ў Маскву. Усяго арганізацыя
8-10 канцэртаў. Канцэрты праводзіць
будзе Маскоўская філармонія. Адыя з іх
будзе праведзены ў калонным зале Дома
Савецкаў, а ў Вялікай зале Маскоў-
скай Дзяржаўнай філармоніі, а астатнія —

у буйнейшых клубах сталіцы нашай
радымы.

Алчуваючы адказнасць гэтай першай
паездкі ў чырвоную Маскву, абодва ка-
лектывы прыступілі да ўмоўнага пад-
рыхтоўкі. Усяго паездка 70 чалавек выка-
лаўнаў і клубе імя Сталіна дзіцячыя
выступленні тав. Орловай. Шырока вядо-
ма савецкаму гледзчу кіноактрысы І. П.
Орлова апрача папулярных песень з кіно-
фільмаў «Піар», «Вясельныя работы» і
інш. выканае рад класічных рамансаў
Лінікі, Даргамыжскага, Мусоргскага і
Чайкоўскага.

КАНЦЭРТ Л. П. ОРЛОВАЙ

У бліжэйшыя дні ў Менск прыязджае
заслужаная артыстка рэспублікі, орда-
носец, вядомая кіноактрыса Любоў Па-
троўна Орлова.

КАЛГАСНЫ КАМБІНАТ

РЭЧЫЦА. (Спец. кар. «Звязды»). У
кампас імя Дзяржынскага, Ровенска-Сла-
вобскага сельсавета, закончана будаўні-
цтва і абсталяванне новага млына, у якім
усталяваны 40-сільны газаватарыяны ру-
хавы. Млын будзе працававаць 12 год
зьярня ў суткі. Ён тасамса будзе аб-
слугоўваць усёліка калгасы і сельсаветы.
Пры млыне абсталявацца крушарушка,
цэркварука і электрапых, у які будзе
нарабена абсталяванне існуючай зара-
калгаснай электрастанцыі. Пуск млына
прыурочацца да першамайскага свята.

СНАЙПЕРЫ АДНАГО ЗАВОДА

Кожым днём ля заводскага стралкова-
га іра менскага ставабудывніча за-
вода імя Варшавы можна убачыць яно-
кі і дзіўна, якія трывожыцца на аляч-
ныя нормы на значок «Варшавскі стралко-
вы і другой ступені. Сем кваліфіка-
цыйных інструктараў рыхтуюць 252 ча-
лава да адыя стралковых норм. Ужо па-
рыхтавана 78 новых варшавскіх страл-
коў першай ступені.
Зараз каманда стралковага зава-
д-
ных ставабудывніча т. Драгуна, братоў Не-
салоўскіх, Іванскага і інструктара стра-
ковага спорта тав. Шыхель актыўна рых-
туюцца да стралковай спартакіяды на-
роднаў СССР. Па страбальне з дробнакалі-
бравай вінтовай з чатырох палажэнняў страл-
кі каманды дабіліся выдатных рэзультат-
таў. Тав. Драгун выбіў 184 ачы з 200
магчымых, тав. Іванскі — 181 ачы, тав.
Шыхель — 171 ачы, тав. Несалоўскі —
166 ачыкоў.

ПРАЦОЎНЫЯ АНГЛІ І ФРАНЦЫІ ПАТРАБУЮЦЬ ДАПАМОГІ ІСПАНСКАМУ УРАДУ

ЛОНДАН, 7 красавіка. (БЕЛТА). Дэле-
гацыя генеральнага савета трэды-
юніёнаў (профсаюзаў Англіі), наведва-
ючы міністра замежных спраў Галіфа-
кса, патрабавала адмены эмбарга (забар-
она) на вываз зброі ў рэспублікаў-
скую Іспанію і ўказала, што генерал
Франка мае значныя перавагі, бо ат-
рымае зброю і войскі з-за граніцы.

«Гэта, — заявіла дэлегацыя, — пра-
дзіжае ў рабочым класе, а тасамса сярэд-
шых і слабых англійскага насельніч-
тва сур'язнага апаэсіні».

Галіфакс абіяўшы лавесці да ведама
главы ўрада Чэмберлена пункт гле-
джання дэлегацыі.

Эварло (сакратар англійскай фел-
дэрацы гарнякоў, адыя з членаў дэле-
гацыі) заявіў прадстаўніку ТАССа:
«Пасля гэтай гутаркі я пераканан, што
англійскі ўрад нічога не зробіць, каб
аказаць хоць малейшую дапамогу
іспанскаму ўраду».

ПАРЫЖ, 7 красавіка. (БЕЛТА). «Юні-
та» публікуе пісьмо, з якім кі-
раўнікі кампартыі Францыі Торэз і
Дэюкло азырнуліся ўчора да прэмера
Блюма. У пісьме гаворыцца:
«Урад Іспанскай рэспублікі, абар-
няючы незалежнасць Іспаніі супроць
італьянскіх і германскіх інтэрвентыў,
перад у заагучыўшым Вамі ўраду
ноду, апублікаваны акой ухваліла
французскую грамадскую думку.
Рэспубліканская Іспанія настойліва

патрабуе поўнага прызнання не права
атрымаваць неабходнае ваеннае сна-
ражэнне для таго, каб разбіць амеж-
ную інтэрвентыў, афіяр якой зья-
здуляцца.

«Будучы ўпэўненымі, што мы выра-
жаем перакананне ўсёй краіны, мы
просім Вас зрабіць усё вывады, якія
вынікаюць з гарушныя Гітлерам і
Мусаліні дагавору аб неўмяшанні, зра-
біць вывады шляхам аднаўлення між-
народнага права ў інтарсах рэспублі-
канскай Іспаніі, як гэтага патрабуе
безапаснасць Францыі і захаванне
міру».

ПАРЫЖ, 8 красавіка. (БЕЛТА). Учора
адбылося пасяджэнне Палітбюро
французскай камуністычнай партыі. У
апублікаваным па гэтым поведу па-
веданні гаворыцца, што Палітбюро
ухваліла пісьмо, з якім Торэз і
Дэюкло азырнуліся да Блюма ў сувя-
з з нотай іспанскага ўрада. У паве-
дамленні адзначаецца тасамса, што
Палітбюро залучыла да рашэння
камітэта народнага фронту дэпарта-
мента Эр, у якой ёсць патрабаванне,
каб ўрад «неадкладна адкрыў граніцы
з рэспубліканскай Іспаніяй, дазволіў-
шы вольны продаж іспанскаму ўраду
зброі, харчоў і забеспячэння Іспан-
скай рэспубліцы магчымае эфэ-
ктыўнае змагацца супроць фашысцкай
агрэсіі».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Як паведамляе іспанскае міністэр-
ства абароны, рэспубліканскія войскі
вечарам 7 красавіка занялі пазіцыі,
размешчаныя ля подступаў да Трэмп,
на левым беразе ракі Ногера.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У сектары на поўдзень ад ракі Эр-
ро рэспубліканскія войскі, не гледзя-
чы на моцны артылерыйскі агонь м-
іцэніцкаў, захоўваюць усё свае пазі-
цыі на горным масіве Босейта.

ПАХОД СУПРОЦЬ НАРОДНАГА ФРОНТА ў ФРАНЦЫІ

Ва апошні час у Францыі прыкмет-
на ажывілася дзейнасць рэакцыянераў
усіх масоў, якія імкнучыся атакаваць
народны фронт, узварыць яго знутры,
убыць клін паміж партыямі, уваходзя-
чы ў народны фронт. Выклічана агі-
тую ролю ў манеўрах французскай ра-
кцыі адгрызваюць траістыкі, якія, у
інтарсах фашыстскай буржуазіі,
старавяца абавяшчы становішча ў
краіне.

На чале паходу супроць народнага
фронту стаяць вядомыя «200 сем'яў»
фінансавай і прамысловай алігархіі
Францыі — некаранаваныя каралёў рэ-
спублікі. Іх імкненні выказаў нялаўна
вядомы права журналіст Анры дэ Ке-
рыль, які патрабаваў надказавага
нашарытынага ўрада «нацыянальнага
выратавання». Гэты ўрад пачынае
складана з 5-6 чалавек. Яго задача —
рэспубліцы парламент на 1-2 годы,
усталяваць цэнзуру друку, неадкладна
рэспубліцы профсаюзаў і перагледзець
квантасіюны. Гэта праграма дэ Ке-
рыльса — праграма ўваўлення фашысцкай
дзіктатуры ў Францыі, ліквідацыі бур-
жуазнай дэмакратыі.

Усе сталыя рэакцыі, пачынаючы ад
Фландыі і Лавалі і канчаючы рэаг-
гатам Дорно, аб'ядналіся ў сваёй на-
янавісі да народнага фронту, у сваім
імкненні ва што-б та ні стала зверну-
ць піянерані ўрад, ліквідаваць де-
макратычныя правы народа, аслабіць
Францыю і адкрыць шлях Гітлеру.

дэм сумы на ўзмашненне абароны.
Зараз прэмер-міністр Блюм унёс у
палату дэпутатаў рад фінансавых за-
канапраектаў. Яны прадугледжваюць
лавоў скромнае абкладанне буйных
капіталістаў, наазначэнне пеней пра-
стэральным рабочым, пашырэнне дапамогі
сямейным і т. д.

Правыя партыі скарысталі абмерка-
ванне законапраектаў у палале дэпу-
татаў для новых ярасных атак і па-
скокаў на ўрад народнага фронту.
Справа дайшла да бою у палале дэпу-
татаў, да абстрэкуны з боку рэакцыя-
нераў.

Фінансавая і прамысловая алігархія
рапуца напсікае на фракцыю радыка-
лаў, імкнучыся зварваць іх ад супро-
ціштва з пралетарскімі партыямі,
напалохаць іх зданню «комунізма».
Францыя ралыкалаў палале дэпутатаў
прыняла законапраекты толькі 28 галас-
камі супроць 22, прычым у лік 28 ува-
ходзяць 8 міністраў-радыкалаў, якія
ўнеслі ў праект рад істотных папра-
вак. Сенацкая фракцыя радыкалаў 46
галасамі супроць 8 выказалася за ад-
кладнае законапраектаў.

Пры галасаванні законапраектаў у
палале дэпутатаў яны прыняты больш-
асцю 61 галаса пры 42 устрымаў-
шыся.

9 красавіка, у 7 г. вечара,
у памяткамі клуба імя
Сталіна (рог. вул. Камсамольскай і
Інтэрнацыянальнай)

ГОРКАМСОДАМ І ЦЭНТРАЛЬНАЯ
АПЧАДКАСАЯ № 16

СКЛІКАЦІА

ГАРАДСКАЯ НАРАДА

ПА ПЫТАННЮ
АБ ПАРЫХОТЭПЫ ДА РАЗЛІКАЎ
І РАДЗІЧЫ АБЛІГАЦЫІ
ПАЗЫКІ ўМАПАНАНІЯ
АБАРоны СССР.

Яка старшыня фабзав'яскомаў,
«Імсадаў», галоўных бухгалтараў
і заводскаў радзільных ставаў
абавязкова.

ГОРКАМСОД,
ЦЭНТРАЛЬНАЯ АПЧАДКАСАЯ № 16.

РЭММАШТРАТУ
патрэбны
ГАЛОУНЫ БУХГАЛТАР
І ЗАГАДЧЫК СІЛАДА.

Звартацца: Інтэрнацыянальна, 2,
тэл. 23-727.

Беларускі дзяржаў-
ны драматычны
тэатр

9 красавіка
Аб'я. № 150.
БЕЗ ВІНІ
ВІВАТАНІ

Дзяржаўны
музыкальны БССР
(імяны Дзярж.
імя Тэатра БССР)
9 красавіка
«ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА»

Пачатак у 8 г. 15 м.

Гукавы кіноаэтар
«Чырвоны зорка»
«СТРОЕ
СОБРОЎЦЕ»

Гукавы кіноаэтар
«Пролетарыя»
СНАЙПЕР

Гукавы кіноаэтар
«Інтэрнацыяналь»
КРЫЛАТЫ
МАЛЯР

Дзіцячы
гукавы кіноаэтар
КАНЦЭРТ
БЕТХОВЕНА

МЕНГОПРОМГАНДЛЯ

*Самыя
прыгожыя*

**АБАЖУРЫ
Лустры**

НАСТОЛЬНЫЯ ЛАМПЫ

У ПАКАЗАЛЬНЫМ МАГАЗІНЕ
МЕНГОПРОМГАНДЛЯ №12
СОВЕТСКАЯ, 81

ДА УВАГІ АБАНЕНТАЎ АТС!

ВЫШАЎ з ДРУКУ
І ПАСТУПІЦЬ У ПРОДАЖ
з 10 красавіка г. г.

НОВЫ
ТЭЛЕФОННЫ ДАВЕДНІК

на 1938 год. Кошт 3 руб. 50 кап.

МАЮЧЫСЯ ў РАСПАРАДЖЭННІ КЛЕН-
ТУРЫ ДАВЕДНІКІ СТАРОГА ВЫШКУ
ЗДАЮЦА АДНАЧАСОВА ПРЫ НАВЫСІЦІ
НОВЫХ.

Даведаці набываюцца па адрасу: вул. Кар-
ла Маркса, 12. Даведаці па тэлефонах —
29-827, 22-230.

15 красавіка, у 5 гадзін дня, у г. Менску, у памяткамі
Дома асветы (Камуністычная, 19)

СКЛІКАЦІА

ДРУГІ ПАШЫРАНЫ ПЛЕНУМ
ЦК САЮЗА РАБОТНІКАў ПАЧАТКОВАЎ І СЯРЭДНІХ ШКОЛЫ БССР
у ўдзелем старшын І. К. І. РК саюза.

ПРАДАК ДНЯ:

1. Аб удзе наставіцтва ў выбарах у Вярхоўны Совет БССР.
2. Аб рэалізацыі зварота першага «аэда саюза на пытанні
а) разгорвання саапаборніцтва з Менскам і адкалад члена
саюза аб вызначэнні саапаборніцтва з Менскам і адкалад члена
прэздыума ЦК саюза тав. Навіца; б) становішча падрыхтоў-
скай членаў саюза — дэпутат Віцебскага РК саюза, Іван-
скага і Чэрвеньскага РК саюза і адкалад члена прэздыума
ЦК саюза тав. Курчавічэў.
3. Аб выкананні абавязка саапаборніцтва за 1937 г. і зааперданне блю-
дзтва на 1938 г. — дэклад члена прэздыума ЦК саюза т. Бахта.
4. Аб выкананні профбюджэта за 1937 г. і зааперданне профбю-
джэта на 1938 г. — дэклад члена прэздыума ЦК саюза т. Мі-
хайлава.
5. Зааперданне інспектараў працы.

Просьба да ўсіх членаў і кандыдатаў пленума ЦК саюза, членаў
райкамцёл, старшын ЦК і РК саюза а'явіцца на пленум.
Рэгістрацыя прыбыўшых у ЦК саюза — 15 красавіка ў 10 г. раніцы.

ПРЭЗЫДЫУМ ЦК САЮЗА.

**ДА ВЕДАМА КІРАЎНІКОЎ
І ГАЛОУНЫХ БУХГАЛТАРОЎ
УСХ ПРАДПРЫЕМСТВА,
УСТАНОЎ І АРГАНІЗАЦЫІ.**

У красавіку месяцы заканчваецца
поўнае пагашэнне ўзносамі
падпіскі рабочых і служачых
НА „ПАЗЫКУ ўМАЦАВАННЯ
АБАРоны САЮЗА ССР“

ДЛЯ ПАСПЯХОВАГА ЗАВЕРШЭННЯ СВОЕКАСАВА-
ГА І ПОўНАГА ПАКРЫЦЦА ўЗНОСАМІ ПАД-
ПІСКІ І РАДЗІЧЫ АБЛІГАЦЫІ ПАДПІСЧЫКАМ,
КІРАЎНІКІ І ГАЛОУНЫ БУХГАЛТАРЫ ПРАД-
ПРЫЕМСТВА, УСТАНОЎ І АРГАНІЗАЦЫІ ПА-
ВІННЫ НЕАДКЛАДНА ЗРАБІЦЬ НАСТУПАЮЧЕ:

1. Выверыць разлікі з кожным падпісчыкам.
2. Выверыць у ачытацкаса па лічых раху-
ках усё паступіўшыя ўзносы на пазыку. Для дэ-
кладна выверкі лічых рахункаў неабходна прад-
ставіць у ачытацкаса наступныя матэрыялы:

- а) востры па ф. № 18 на апошняе часно;
- б) даведку аб суме ўзносаў, утрыманых ад ра-
бочых і служачых;
- в) даведку банка аб тым